



ПРАЛЕТАРЫ ЎСІХ КРАІН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА і ПРАФКОМА БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОУНАГА
ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНИНА

1981
24
СНЕЖНЯ
ЧАЦВЕР
№ 38 (1338)
Выходзіць раз
у тыдзень

Цена 2 коп.

Таварышу БРЭЖНЕВУ Леаніду Ільічу

Дарагі Леанід Ільіч!

У дзень Вашага сямідзесяціцігоддзя мы звяртаемся да Вас, нашага таварыша і друга, з самымі сардечнымі прывітаннямі і горача віншум з высокай узнагародай Радзімы.

Важнейшая веха ў савецкай гісторыі нашай краіны — гэта і веха Вашай біяграфіі. Калектывізацыя, індустрыялізацыя, стварэнне асноў сацыялізму — усіх гэтых вялікіх, нечуваных па навізне справах ёсьць доля працы камуніста ленінскай школы Леаніда Ільіча Брэжнева. Яшчэ тады прайвўся Ваш талент выдатнага палітычнага кіраўніка. Слаўна Вы зведалі і ратную працу. З першага трагічнага дня вайны да славнага дня Перамогі Вы знаходзіліся ў радах дзеючай арміі, герайчна змагаліся з гітлераўскімі захопнікамі. Слаўнымі этапамі Вашага жыццёвага шляху сталі ўзбелікі адроджэнні народнай гаспадаркі, легендарная цалінная эпапея, арганізацыя першых у свеце касмічных даследаванняў, іншыя вялікія здзяйсненні.

Шасцьдзесят гадоў назад пачалася Ваша працоўная дзейнасць. Вось ужо пяцьдзесят гадоў Вы знаходзіцесь ў радах Камуністычнай партыі. І сапрауды спрадядлівия Вашы слова: «...кожны дзень майго жыцця неаддзельны ад тых спраў, якімі жылі і жывуць наша Камуністычная партыя, наша Савецкая краіна».

Вас, славнага сына савецкага народа, заўсёды вызначалі клопаты аб яго дабрабыце. За кожным пытанием Вы бачыце інтарэсы людзей і вучыце гэтаму іншых.

Вы, Леанід Ільіч, валодаеце майстэрствам аўтадаўца людзей, настройваць іх на дружную калектывную работу. Вам уласцівы рэдкі талент заўважаючы здольнасці кожнага таварыша, знаходзіць ім лепшае прымяне.

Цэнтральны Камітэт
Камуністычнай партыі
Савецкага Саюза

Займаючыся тымі або іншымі праблемамі, Вы пазбягаеце непатрэбнай спешкі, імкненасці давірацца да самай сутнасці справы. Глыбокую ідэйнасць, вернасць марксісцка-ленинскім ідэалам Вы спалучаеце з непрыміримасцю да ўсякай коснасці, да застою. Гэта дае пастаянныя творчыя імпульсы работе Цэнтральнага Камітэта КПСС, дзейнасці ўсёй нашай партыі.

Вось ужо семнаццаць гадоў Вы ўносіце вызначальны ўклад у палітыку КПСС і Савецкай дзяржавы.

Вам, Леанід Ільіч, належыць гістарычна заслу́га ў пераадоленні суб'ектывізму і валюнтарызму, у стварэнні здаровай маральна-палітычнай атмасферы ў партыі і ў краіне. Беражлівы адносіны да людзей, нецярпімасць да любых несправадлівасцей, давер'е і патрабаванасць, дзелавітасць і смелая пошуки — вось стыль, які пануе ў нашым грамадстве. Гэты стыль камуністы з поўнай падставай звязваюць з Вашай дзейнасцю, Леанід Ільіч.

На Вашай ініцыятыве ажыццёўлены шырокія меры, накіраваныя на далейшае развіццё савецкай дзяржаўнай сістэмы, паглыбленне сацыялістычнай дэмакратыі. Усё гэта знайшло адлюстраванне ў Канстытуцыі СССР 1977 года, якую з поўнай падставай можна назваць выдатным дэмакратычным дакументам сучаснасці.

Вызначаныя Вамі ўстаноўкі на інтэнсіфікацыю прамысловасці і сельскай гаспадаркі, павышэнне эфектыўнасці вытворчасці, уздым на якасна новы ўзровень культуры працы сталі платформай дзеяніяў усіх працоўных. Добра вядома, якое значэнне надаюце Вы прымнажэнню духоўных багаццяў грамадства, стварэнню самых спрыяльных умоў для развіцця навукі, культуры, мастацтва.

Презідыйум Вярхоўнага
Савета СССР

На працягу дзесяцігоддзя Вы ўдзяляеце велізарную ўвагу абароназдольнасці нашай дзяржавы і, з'яўляючыся Старшынёй Савета Абароны, дабіліся таго, што мірная праца савецкага народа, яго сяброў і саюзнікаў надзейна забяспечваецца.

Сотні мільёнаў людзей на ўсіх кантynентах добываюць Вас як прыхільніка справы міру і дружбы паміж народамі. Вы з'яўляецеся тварцом Програм міру XXIV, XXV і XXVI з'ездаў КПСС, якія адкрываюць новыя гарызонты ў сусветнай палітыцы. Няма ў наш час іншага дзяржаўнага і палітычнага дзеяча, які б так многа зрабіў для ўмацавання міру, як Вы. Звязаная з Вашым імем палітыка разрадкі міжнароднай напружанасці, Ваша нястомшая самаадданая барацьба супраць пагрозы сусветнай ракетна-ядзернай вайны сустракаюць поўную падтрымку савецкіх людзей, шырокое разуменне ўсіх народаў зямлі.

Неадзінна тое, што Вы зрабілі і працягваеце штодзённа работу для працвітания нашай вялікай Радзімы, для перамогі ідэй камунізму. На XXVI з'ездзе КПСС Вамі пастаўлены новыя вялікія задачы перад камуністамі, перад усімі савецкімі працоўнымі. Распрацоўваючы харчовая, энергетычная і іншыя праограммы, закліканыя пераадолець наяўныя цяжкасці і эфектыўна паслужыць дабрабыту народа, яго шчасцю.

Выказваючы думкі і пачуцці камуністаў нашай краіны, усіх савецкіх людзей, мы ад душы жадаем Вам, дарагі Леанід Ільіч, моцнага здароўя, певычэрпнай энергіі і бадзёрасці духу. Мы ўпэўнены, што Ваша палітычна мудрасць, Ваш багаты вопыт кіраўніка і ў далейшым будуть служыць інтарэсам нашай партыі і народа, справе міру і сацыялізму прагресу.

Савет
Міністраў СССР

Указ Прэзідыта Вярхоўнага Савета СССР

**Аб узнагароджанні Генеральнага сакратара ЦК КПСС, Старшыні Прэзідыта
Вярхоўнага Савета СССР, Маршала Савецкага Саюза
таварыша БРЭЖНЕВА Леаніда Ільіча
ордэнам Леніна і медалём «Залатая Зорка» Героя Савецкага Саюза**

За выдатныя заслугі перад Камуністычнай партыяй і Савецкай дзяржавай у справе ўмацавання эканамічнай і абароннай магутнасці Савецкага Саюза, вялікі асабісты ўклад у дасягненне перамогі над наимецка-фашисткімі захопнікамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, аднаўленне і далейшае развіццё народнай гаспадаркі СССР у пасляваенны перыяд, нястомную дзейнасць у барацьбе за мір, за плённае кіраўніцтва камуністычным будаўніцтвам і ў сувязі з сямідзесяціцігоддзем з дня нараджэння ўзнагародзіць Генеральнага сакра-

тара ЦК КПСС, Старшыню Прэзідыта Вярхоўнага Савета СССР, Маршала Савецкага Саюза таварыша Брэжнева Леаніда Ільіча ордэнам Леніна і медалём «Залатая Зорка» Героя Савецкага Саюза.

Першы намеснік Старшыні Прэзідыта Вярхоўнага Савета СССР В. КУЗНЯЦОУ.
Сакратар Прэзідыта Вярхоўнага Савета СССР М. ГЕАРГАДЗЕ.
Масква, Кремль, 18 снежня 1981 г.

З НОВЫМ ГОДАМ, СЯБРЫ!

СЛЫНІСЯ, ІМГЕННЕ: ТЫ
ЦУДОУНАЕ і НЕЗАБЫУНАЕ!



ДА НОВЫХ ПЕРАМОГ!

ДАРАГІЯ ТАВАРЫШЫ!
Праз некалькі дзён наша краіна ўступіць у 1982 год. Савецкія людзі павіншуюць адзін аднаго са святам, якое дае пачатак новым пошукам, марам і здзіясненням.

А пакуль што ёсьць час, каб азірнуцца ў дзень учараши, падвесці вынікі ўпартай працы кожнага ў годзе мінулым, яшчэ раз адзінчыцца нашы дасянгенні, узважыць нашы магчымасці.

У год XXVI з'езда КПСС Краіна Саветаў вышла на новыя перадавыя рубяжы эканамічнага развіцця. Уступілі ў строй фабрыкі і заводы, адкрыліся новыя школы і вучылішчы, тэкнікумы і інстытуты. Павысіўся добраўбы народа. Усё гэта — крамоўны прыклад клопатай Краіна Саветаў вышла на лейшым паліпшэнні жыццёвага ўзроўню савецкіх людзей.

За апошні год значна ўзрос аўтарытэт СССР на міжнароднай арэне. Савецкая дзяржава з'яўляецца ўзорам сацыялістычнай демакратыі, гуманізму і свабоды. Яна разам з краінамі сацыялістичнай садружнасці паслядоўна змагаецца за мір на планеце, за поўнае разбрэзенне, за ўмацаванне супрацоўніцтва паміж краінамі з розным грамадскім ладам. Поўную падтрымку ў людзей добрай волі атрымалі новыя мірныя ініцыятывы нашай краіны.

1981-ы — гэта год 60-годдзя БДУ імя У. І. Леніна. І таму кожны з нас — выкладчык, студэнт, супрацоўнік — рапартуе Радзіме аб сваіх дасянгенніх у працы і вучобе. Шматысячныя калектыўы ўніверсітата на справе даказаў, што ён дастойна носіць

імя вялікага Леніна, шануе і развівае традыцыі савецкай вышэйшай школы.

Яго выхаванцы плённа прымяняюць свае веды на практицы, уносяць важкі ўклад у развіццё народнай гаспадаркі, навукі і культуры краіны. Няхай яны і дадзелі самадданай працы умацоўваюць аўтарытэт стаўрэйшай ВНУ рэспублікі, ганарацца, што атрымалі адукцыю ў сценах БДУ імя У. І. Леніна.

Пара студэнцства — цудоўная пара. Юнакі і дзяўчата вучыца любіці і паважаць працу, умацоўваюць сваю ідэйную перакана́ннасць, вернасць справе Леніна, Камуністычнай партыі. Іменна ў такім узроце чалавек пачынае спасіціца сапраўднае пачуццё Радзімы. Усё гэта патрабуе ад нас у наўходзячым годзе вучыцца і вучыць так, каб кожная хвіліна была насычана творчай, настойлівой працы, каб ні адзін дзён нашага жыцця не прайшоў дарэмна.

Няхай жа 1982 год стане годам велічных спраў савецкага народа, з'явіцца новыя старонкі у гісторыі нашай краіны — Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, краіны, якая ажыццяўляе велічную ідзю чалавечства — камунізм.

Сардечна віншаем прафесарска-выкладчыцкі калекту, усіх студэнтаў і супрацоўнікаў ўніверсітата з наўходзячымі святамі.

Добрата эздароўя, шчасця вам, таварышы!

**ПАРТКОМ
РЭКТАРАТ
МЯСЦКОМ
КАМИТЭТ КАМСАМОЛА
ПРАФКОМ**

Пасланне ў ХХІ стагоддзе

Ад імя чытачоў нашай газеты, усіх выкладчыкаў, студэнтаў, супрацоўнікаў, якія працујуць і вучыцацца ціпер у БДУ імя У. І. Леніна, мы звязтаемся да тых, хто будзе тут вучыцца і працаўцаць... ну, прыкладна, праз два дзесяцігоддзі.

Але пачакайце... пачакайце, гэта ж будзе ўжо ХХІ стагоддзе, трэцяе тысячагоддзе! Не верыша...

Між іншым, гэта ж не верылася ў хуткасць часу членамі рэдкалегіі, што выпуслі «Беларускі ўніверсітэт» пяць, сем, дзесяць, дванаццаць, васемнаццаць... гадоў назад.

Мы на парозе 1982 года, і з пажоўкльных старонак газеты «далёкіх» навагодніх вы-

пускаў вее жывой гісторыяй, а быўшыя мары прама на вачах становіцца дасягальнымі. І будуче становіцца ўсё бліжэй, бліжэй.

І не выпадкова ў гэтым нумары мы змяшчаем пасланне ў трэцяе тысячагоддзе. Яно прыйдзе значна хутчэй, чым мы можамі сабе ўяўіць. І, матчыма, тая, будучая рэдкалегія ў трэцім тысячагоддзі, выпадкова або не выпадкова, адшукаўшы ў архівах сённяшні нумар, праҷычае яго.

І мы сустрэнемся. Гэта жа, як сустрэліся з калегамі, якія працаўалі над навагоднім нумарам пяць, сем, адзінаццаць, дванаццаць гадоў назад. Яна непарыўная, гэта вечная жывая сувязь: учора, сёння, заўтра.

ПАДАРОЖЖА Ў ЗДЕЙСНЕННЯ МАРЫ

ГАЗЕТНЫ радок нездарма адліваюць у метале — ён вечны. Газеты радок супыняе імгнені, падзеі, час вяртаде назад. Газетны радок — гісторыі сведка і часцінка яе. Газетны радок...

Перагорнем падшыўкі «Беларускага ўніверсітэта» за мінулыя гады. Эта магчымасць яшчэ раз агледзець шлях, пройдзены 60-гадовым юбілярам. Крыху жаўтаватым стаў колер газетных старонак і выцвілі фарбы. Але подых часу — ён побач. І мы яго адчуваём.

Што перш-наперш кідаецца ў вочы? Сустракаючыя кожны чарговы год, калекту БДУ адзначае і дні нараджэння рэспублікі. «З юбілем, Радзіма, цябе, з Новым годам, таварыш!», «Радуемся мы. Наша праца ўліваецца ў працу нашай рэспублікі», «Флагман беларускай вышэйшай школы заўжды гатоў выканаць любое заданне партыі і народа», — пераклікаючыя паміж сабой навагоднія палосы «Беларускага ўніверсітэта», рапартоючы аб сваіх дасянгенніях, ўдакладняючыя планы на будучынью. І нездарма адзначае ў навагоднім прывітанні напярэдадні 1961 года рэктар БДУ: «Мы жывём у час, калі мары здзяйсняюцца, становіцца явай».

Сапраўды! Канец года становіцца аглядам зробленага, пераплаўляючы ў сухія, але крамоўныя калонкі лічбагу плён штодзённай напружанай працы на карысць Айчыны. Нездарма ж у год, калі краіна адзначала паўекавы юбілей, універсітэт стаў ардзаносным. За заслугі ў развіцці навукі і падрыхтоўцы спецыялісту Белдзяржуніверсітэт імя У. І. Леніна быў узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга...

У навагоднім нумары 1959 года прачытаем заметку кандыдата фізіка-матэматычных навук А. Рабушки аб tym, як адзін з маскоўскіх заводоў звярнуўся да прадстаўнікаў БДУ з просьбай распрацаўваць больш дакладны метод арыентарнікі монастырскім. Тэма гэта зацікавіла супрацоўнікаў кафедры цвёрдага цела. і фізікі паўправаднікоў. Аўтар расказвае аб канкрэтнай работе над стварэннем новага метаду, які дасць вялікую эканомію ў часе і сродках. Гэта быў адзін з нешматлікіх тады вытворчых заказаў, выкананых ўніверсітэтам. А зараз? Эканамічны эффект ад укаранення наўковых даследаванняў у народную гаспадарку дасягнуў толькі ў мінулым годзе 22,3 мільёна рублёў.

Мы заўважаем — з году ў год, нібы па прыступках лесвіцы, падымаетца ўсё вышэй, расшыраеца наш ўніверсітэт. 1954 — да БДУ дадзены юрыдычны інстытут на правах

юрыдычнага факультэта. 1958 — фізімат падзелены на два факультэты: фізічны і матэматычны. 1965 — адкрылася аддзяленне палітэканоміі. 1967 — аддзяленне журналістыкі пэраторвана ў адпаведны факультэт. 1970 — нарадзіўся факультэт прыкладной матэматыкі, а ў 1976 — факультэт рагіёфізікі і электронікі.

Расшыраеца і мачнее універсітэт, растуць і сталеюць яго выхаванцы.

Сярод жартоўных навагодніх пажаданняў напярэдадні 1955 года прыцягнула ўвагу пасвяченне студэнту-прыкурніку гістфака А. Ігнаценку:

В работе он
всегда сверхсрочен,
Дипломную
давно окончил.
В новом году,
вполне может статься,
Он сразу напишет
и диссертацию.

Ці памятае яго сёння доктор гістарычных навук Аляксандар Пятровіч Ігнаценка? Нездарма кажуць, што загадае пад Новы год збываецца. У хуткім часе пасляхова абараніў ён кандыдацкую, у 1976—абареніў і доктарскую. Шматлікімі манаграфіямі, вучэбнымі дапаможнікамі, распрацоўкамі ў галіне даследавання гісторыі Беларусі адзначаны яго навуковы шлях — адметны шлях выхаванца старэйшай у рэспубліцы навучальнай установы.

Под рубрыкай «Апошнія наўнікі» ў навагоднім выпуску газеты за 1964 год змешчана паведамленне аб tym, што Прэзідіум Вярховага Савета БССР унагародзіў Ганаровымі граматамі супрацоўнікамі рэдакцыі часопіса «Бярозка», сярод якіх аспірант БДУ, няштатны супрацоўнік «Бярозкі» Павел Іванавіч Ткачоў. Бэзумоўна, факт гэтых ярчай акрэсліць сённяшнім студэнтам прафесійныя і творчыя рысы дэкана факультэта журналистыкі.

А вось яшчэ адно знаёмае прозвішча і зусім незнамёны твар на здымку. «Калі я скажу, што 1967 год самы шчаслівы ў маім жыцці, — гэта не будзе перабольшшаннем. Памяркуйце самі. Сёлета я абараніў кандыдацкую дысертацыю. Прычым абараніў да тэрмінова, за два месяцы да заканчэння вучобы ў аспірантуре. Радасць узрастает яшчэ і ад таго, што абараняўся я на першым пасяджэнні новага, толькі што створанага вучонага савета філалагічнага факультэта. І дыплом кандыдата навук, які мне прыслалі з Масквы якраз напярэдадні Новага года, мае першы падзекавы нумар», — пісай, праvodзячы год, выпускнік аспі-



рантуры БДУ ў 1967 годзе
В. П. Рагойша...

Канец 1966 года знамянеца-ца радасю ўсіх будатрадаў-нау універсітэта. На першым Усесаюзным злёце СБА ў Маскве наш БДУ быў занесены ў Летапіс рэвалюцыйнай, баявой і працоўнай славы. Элартах ад заснеканых сцен Крамля вёў трэцякурснік Уладзімір Вялічка.

Традыцыі тагачасных будаў-нікоў і цалінікаў год ад году макеюць і паўніраюць. 94 лінейныя атрады ўваходзілі ў адыходзячым годзе ў састаў зводнага СБА БДУ. Мінульым летам імі асвоена калі 5 міль-ёнаў рублёў капіталаўкладан-ня.

А якія ж навагоднія старонікі без Дзеда Мароза? Зразумела, белароды летуценнік — даўні сабар Беларускага ўніверсітэта, які ён абвязковы абыходзіць напярэдадні свято го света. У 1957 годзе ў «Падарожнікі Дзеда Мароза» на развароце святочнага нумара была выказана ягоная скарга на то, што не знайшоў ён, наведаўшыся сюды, новага ўніверсітэцкага будынка, а бякім даўно ўжо чуў размовы. Каб зусім не расчараваць старога, у чарговыя навагоднія нумары быў змешчаны здымак праекта галоўнага корпуса і гутарка з прарэктарам па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце, які расказаў аб tym, як ідзе будаўніцтва новага вучебнага корпуса на плошчы імя У. I. Леніна і студэнцкага інтэрната на Паркавай магістралі.

— Не пазнаю цябе, БДУ! — усклікнуў Дзед у 1966 годзе, калі рабіў свой традыцыйны абход. І не дзіўна. Засвяціўся агнімі влікі корпус рэвалюцыйнай і электронікі. Узняўся ўвысь будынак хімфака, за-кладзены новыя інтэрнаты...

Цікава, ці ведае стары цуда-творнік аб tym, якія перспектывы будаўніцтва БДУ зараз? Калі здагадаецца ён здзесці да начальніка аддзела капитальнага будаўніцтва Л. I. Марыніча, — здзівіца звесткам аб tym, што хутка ля Цэнтральнай магістралі беларускай стаўніцы ўзіміца ўвысь прыгожы шматпавярховы будынак вучебна-адміністрацыйнага корпуса БДУ, аналагічнага якому не будзе ў Мінску, а побач размесціцца сучасны комплекс новага ўніверсітэцкага гарадка...

Але не толькі будаўніцтва заўсёды цікавіла Дзеда Мароза ва ўніверсітэце. Ён прыступіў на заліках і экзаменах, сперсанцыях, рэптыцыях мастацкай самадзейнасці і спартыўных спаборніцтвах, клапаціўся аб здароўі супрацоўнікаў і студэнтаў, заказаўчы ім пущёукі ў дамы адпачынку, радаваўся навуковым перамогам калектыву.

А яшчэ гучак са старонак навагодніх нумароў студэнцкія вершы, у якіх — мары і пажаданні, уласцівія маладосці і ўчора, і сёння, і зутра. Сярод іх — заклік студэнта Міколы Малюкі, зараз — беларускага паэта: «Новы год! Будзь годам песень, годам працы, годам кахання...» І няхай кожны год будзе такім, як мы пажадаем. Навагоднія мары збываюцца. Сведчанне гэтаму — радкі і старонкі пра-шоўшых гадоў.

Т. САХАШЧЫК.

Спраўы нашы надзённыя

СПРАВЫ НАШЫ НАДЗЁННЫЯ

СЕСІЯ — час падручнікаў і канспектаў, поўнай сін-цэнтраванасці і надзея. Як рыхтуюцца да яе на біялагічным і рэвалюцыйным фаху?

З першакурснікамі біяфака праведзеныя групавыя сходы, на якіх выкладчыкі далі студэнтамі рекамендацыі па падрыхтоўцы да сесіі. Акадэмічныя сектары кожнай групы вядуць штодзённы ўлік паспяховасці і на-ведвания.

Выкладчыкі факультэтаў рэвалюцыйнай і электронікі шмат робяць для таго, каб аблегчыць студэнтам здачу сесіі: таякі віды заняткаў, як фізічны практикум, практычныя па ўсіх лекцыйных курсах дапамагаюць студэнтам у падрыхтоўцы да экзаменаў. Пры прамежкавай атэстациі выкладчыкі падыходзяць да выстаўлення адрознівельм строга, вынікі атэстациі шырокая аблікоўваюцца. Гэта з'яўляецца сты-мулам для студэнтаў, пры-мушае іх сабрацца, паддягнуцца ў чубе.

Ю. АУЧАРЭНКА,
А. МАСКАЛЕНКА.

АБ ПАДРЫХТОУЦЫ да зі-мовай сесіі ішла размова на паддзенні прафбюро факультэта журналистикі. Было прынята, рашэнне аб двухзменнай рабочо-кабінечтай у перыяд залікаў і экзаменаў. Арганізаваныя кансультацыі ў інтернаце. Па суботах неабходную кансультацыю па любому прадмету можна атрымаць на кафедрах, дзе наладжана дзя-журнуства выкладчыкай.

I. АНІКЕВІЧ.

НА ГЕАГРАФІЧНЫМ факультэце працуе шэраг на-вуковых гурткоў. Асабліва цікавымі студэнтамі лічыцца гурток агульнага землязна-

ства. Амаль з самага пачатку вучобы актыўным членам яго стала студэнтка II курса Наталя Гучок.

— Вялікую ролю ў маім выбары, — успамінае Наташа, — адыгралі лекцыі прафесара Вольгі Піліпаўны Якушкі. Яна засінавала на-вук не толькі мяне, але і многіх іншых.

ДЗЕЙНАСЦЮ пяці факуль-тэціх педагогічных атрадаў кіруе шэфскі сектор камітэта камсамола фізікі. Наибольш цікава арганізавана работа ў падшэфнай школе-інтернаце № 53, дзе членамі педагадра створаны гурткі «Палітыка і ты», «Наш Ленінскі камсамол». Студэнты дапамагаюць сбормашы-школьнікам спасціцца таемніцамі спартыўных гульняў на занятиях клуба «Шашкі і шахматы», дзеляцца ўласным вопытам з юнымі кінамеха-нікамі. Акрамя таго, у школе працуе група важкіх.

Зарас сумесна са школьні-камі студэнты рыхтуюцца са-мадзейнасцю да навагоднія вечара.

Наперадзе — шэраг агуль-ных планаў: экспкурсіі школьнікаў на фізічны факультэт, вечары музыки, суботнікі і галоўнае, — уз-ненасць, што ўсё намечанае будзе выканана.

K. БУЛЫЧОВА.

АБМЕРКАВАННЮ летніх практикі студэнтаў журфака была прысвечана факультэцкая канферэнцыя, якую адкрыў дэкан факультэта дэпутат П. I. Ткачоў.

Аб выніках летніх работы студэнтаў, якія праходзілі практику ў рэдакцыях га-зет, на радыё і тэлевізіі, паведамілі выкладчыкі кафед-ры тэоры і практыкі савец-

М. С. Гарашчук, дэкан меканіка-матэматычнага факультэта:

— Праз дваццаць гадоў матэматыка дасягне яшчэ большых вышынь. І ў сувязі з гэтым павысіцца роля нашага факультэта.

На факультэце пануе творчая атмасфера. Займаюцца студэнты 4—5 дзён у тыдзень, астатні час аддаеца навуцы. Вядуцца навуковыя спрэчкі, шукаюцца новыя цікавыя рашэнні. Сярод студэнтаў ёсьць лаўрэаты прэміі Ленінскага камса-мола, амагнія, і Дзяржаўных. Чытаюцца лекцыі па новых прадметах: «Матэматыка і мастацкая літаратура», «Матэматыка і медыцына», «Матэматыка і практычныя спадчынні».

А. Рубанau, старшыня на-вуковага студэнціага савета ўніверсітэта:

— Якой уяўляеца мne універсітэцкая студэнцкая навука ў XXI стагоддзі? Перш за ўсё павысіцца яе масавасць. Актыўныя удзел у навуковых даследаваннях стане вышэйшай формай падрыхтоўкі спецыяліста. Вучэбную нагрузкую студэнты будуть выконаваць у вольны ад навуковай работы час. Традыцыйным стане правядзенне на базе студэнцкага навуковага таварыства міжнароднага сімпозіума па найбольш актуальных практычных развіццях студэнцкай навуки. Лепшыя навуковыя працы студэнтаў складуць змест шматомных «Вучоных запісік студэнціага на-вуковага таварыства».

Т. Сотчанка, сакратар камітэта камсамола філалагічнага факультэта:

— Я ўяўляю сабе дваццаць пяты злёт студэнтаў філалагічнага факультэта ў Віцебску. Ён будзе працягваць добрыя традыцыі філфака, трады-

ней журналістыкі В. I. Дубо-ві і дацэнт кафедры радыё і тэлебачання В. M. Шэйн.

Выкладчык кафедры тэоры і практыкі Савецкай журналистикі А. В. Балаш ахаранты заваў практычныя дасягненні замежных студэнтаў, якія займаюцца на факультэце.

Як будучы журналіст карабельскай беларускай і рускай моў у сваіх работах, абыхарактэрнічыя памылкі падра-бязнікі расказаў прафесар М. Я. Цікоцкі дацэнт С. M. Грабінай.

Затым перад прысутнымі выступілі гості: загадчык ад-дзела пісмаў баранавіцкай газеты «Знамя коммунизма» В. I. Кароль, галоўны рэдактар маладзёжнай рэдакцыі Беларускага тэлебачання А. Я. Радуцкі, намеснік рэдактара газеты «Трактор», А. Ф. Шэмэц і іншыя.

M. ДАНІЛОВІЧ.

СТУДЭНЦТВА і песня, ма-ладось і творчы запал — паняці Непадзельніка. На-пэўна таму кожны раз так захалюючыя праходзяць конкурсы мастацай самадзейнасці на факультэце прыкладной матэматыкі.

На аглядзе гэтага года студэнты кафедры матэматычнага забеспечэння аўтаматызаваных сістэм кіравання вынеслі на суд журы кам-пазіцію «Хатынъ».

Арыгінальным было вы-ступленне ўдзельніка ма-стасцай самадзейнасці ка-федры метадаў аўтаматыза-гіравання. Яны пабудава-лі сваю праграму ў выглядзе тэлеперадач.

Але пераможцамі ў агля-дзе-конкурсе сталі выхаванцы кафедры вылічальнай ма-тэматыкі. Найбольш цікавы-мі і змястоўнімі былі вы-ступленні першакурснікаў.

I. КАНОНІК.

ЗАЗІРНЕМ У ЗАЎТРА

М. С. Гарашчук, дэкан меканіка-матэматычнага факультэта:

— Праз дваццаць гадоў матэматыка дасягне яшчэ большых вышынь. І ў сувязі з гэтым павышіцца роля нашага факультэта...

На факультэце пануе творчая атмасфера. Займаюцца студэнты 4—5 дзён у тыдзень, астатні час аддаеца навуцы. Вядуцца навуковыя спрэчкі, шукаюцца новыя цікавыя рашэнні. Сярод студэнтаў ёсьць лаўрэаты прэміі Ленінскага камса-мола, амагнія, і Дзяржаўных.

Н. М. Кройтэр, старшыня спартыўнага клуба ўніверсітэта:

— 2000 г., 2004 г., 2008 г... Ідуць Алімпійскія гульня. Дыктар аўт'яўляе: «Чэмпіяна-мі Алімпіяды» сталі студэнты БДУ імя У. I. Леніна...» На жаль, прызвішчаў не магу цяпера называць. Вініверсітэце здзяліцца кожны аўтарскімі атакамі, якія падаюцца ў сімвалічнай форме.

Л. Гайдукевіч, намеснік сакратара камітэта камсамола ўніверсітэта:

— Я ўяўляю сабе дваццаць пяты злёт студэнтаў філалагічнага факультэта ў Віцебску. Ён будзе працягваць добрыя традыцыі філфака, трады-

циі, створаныя намі. Але правядзенне гэтага злёту будзе больш дасканалае, цікавае, лепш арганізаванае.


А. Петрашкевіч, студэнт III курса філалагічнага факультэта:

— Перш за ўсё, няхай бы не апраўдалі сябе чуткі, што наш факультэт пера-яджаке ў новы будынак. Мы згодны заставацца тут — побач тры кінатэатры, тры тэатры, парк культуры і ад-пачынку. Чым дрэнні? Па-другое, на філфаку адкрываецца аддзяленне славянскіх моў. Філфакаўскія дзяўчы-чаты зстануць заканадаўцамі мод ўніверсітэта. Яны кі-нуць шкодную звычку ку-рыць.

П. Лапцёнак, намеснік старшыні прафкома:

— Профком у XXI стагоддзі.. Жыллёва-бытавая ка-місія прафкома будзе займацца толькі паляпшэннем умоў праживання ў інтэрна-тах, а жыццё будуць усе, хто пажадае. Пад-другое, на цудоўных сучас-ных інтэрнатах з усімі выго-дамі. Студэнцкія сем'і будуць жыць у сямейным ін-тэрнаце...

МЫ СУСТРЭНМЕСЯ! у ТРЭЦІМ ТЫСЯЧАГОДДЗІ. КАЛІ НАВАГОДНЯЕ СЕННЯ УЖО СТАНЕ ГІСТОРЫЯ. МЫ ПАРАУНАЕМ НАШЫ СЕННЯШНІЯ МАРЫ і УЯ-ЛЕННІ з РЭАЛЬНАСЦЮ ТРЭЦЯГА ТЫСЯЧАГОДДЗЯ. А ЧАС ПРЫСПЕШВАЕ. БУДУЧАЕ НЕ ЗА ГАРАМІ...



ФОТАРЭПАРТАЖ з 1981

ГОДА ВЕЧНАЯ КАРЭСПАН-

ДЭНТ В. ШАЧАК.

ДАЛАМАГАЛІ МАРЫЦЬ
АБ ХХІ СТАГОДДЗІ НАШЫ
ПАЗАШТАТНЫЯ КАРЭСПАН-
ДЭНТЫ У АБРАМОВІЧ, Р.
МАРЧУН, А. ЛЫСЮК.



ЗАМЕСТ ПРАДМОВЫ

Чуў я аднойчы такую гісторыю.

Даўно гэта было, калі яшчэ наяла галоўная корпуса БДУ метро не будавалі. І якраз пад Новы год...

Ішоў Дзед Мароз на гісторыю. Стаміўся, стары ўжно. Мех вялікі цягне. А трэба яшчэ на пяты паверх падымамца. Вось і вырашыў ён на ЛІФту даехаць...

І трэба такому здарыцца: даведаліся супрацоўнікі рэдакцыі «Беларускі ўніверсітэт» — Дзед у мяшку трывмае нешта «такое», што дае стопрацэнтную гарантію здаць сесію на выдатна... А Мароз хітры, нікому «гэлага» не паказвае...

Узялі журналісты, ды і затрымалі ЛІФТ.

— Даставай, Дзед, мех. Усім студэнтам пазарэз трэба сесію здаць. А не пакажаш, што там у цябе... — увесь Новы год тут праседзім.

Стары і туды, і сюды. Але бачыць, што нічога не будзе. «Добра, — кажа, — адкрывайце ЛІФТ. Каб у заликоўцы толькі «выдатна» стаяла, патрэбныя такія-сякія якіці. Толькі валодаючы імі, выкладчыкі і студэнты дабоцца ўзаемаразумення».

І перавярнуў мех на падлогу. А адтуль:

САРАМЛІВАСЦЬ — засцерагальная рэакцыя арганізаціі на дадатковое пытанне...

ПРАДБАЧЛІВАСЦЬ:

— Бярыще белет.

— Дзякую, я прыйшоў са сваім...

ГАСЦІННАСЦЬ:

— Не трэба думакаць, што экзаменатор вельмі гасцінны, калі ён гаворыць вам: «Прыйдзеце да мяне яшчэ раз»...

НАЎНАСЦЬ:

— Рыхтуйцеся, толькі не спісвайце.

— Само сабой...

ШЧОДРАСЦЬ:

— Можна яшчэ белет?

— Калі ласка.

— Даўольце яшчэ адзін?

— Калі ласка.

— Колькі яшчэ можна?

— Бярыще ўсе і ідзіце да моў рыхтуйцеся...

ДАЛІКАТНАСЦЬ:

— Выйдзіце з аўдыторыі!


— Ну што вы, прафесар, толькі пасля вас...

Набегла студэнтка. Таўкуцца, лезуць адзін на адзін. Чытали-читалі ды і разгубілі...

А Дзед Мароз ужо на пятым паверсе рагоча:

— Што?! З'елі? Лавіде, мяне цяпер у сваім ЛІФту!

Ды нічога, можа і зловім. Не адзін Новы год яшчэ на- перадзе...



ЛІФТ

ДЫЯГНАЗ

(паліклініка БДУ)

— Доктар, як вы лічыце, нічога пагражальнага ў мяне няма?

— Здаецца, вы цяжка...

— Няўко цяжка хворы?

— Наадварот, цяжка зда- ровы!

У прафілакторыі

— Вось тут і размяшчай- десь: адпачывайце, весяліце- ся, ні аб чым не думайце...

— Ну, у гэтым мяне ніко- лі не ўшікалі.

ЭКЗАМЕН

Вядома, што сярод студэнтаў трапляючца і гультаі. Да такіх адносіцца і Віцька Сачкун.

Менш за ўсё ён думаў аб пад- рыхтоўцы да сесіі...

І вось надышоў першы экза- мен — па рускай літаратуре.

— Як-небудзь абыдзеца, — практікуючыя сябе Віцька, — прафесар у нас добры, душа- чалавек. Як-небудзь праскочу...

— Калі дзвярэй аўдыторыі тоў- плюіся студэнты. Адны смяля- ся, у другіх твары былі не- дрэнна. А як з Чарнішэўскім?

Віцька паціснуў плячыма. Маўляў, хто яго ведае.

— Ну, а «Што рабіць?»

Віцька зальпаў вачыма.

— Так, відаць, прыйдзеца міне ўжо ўвосень здаваць гэты экзамен.

— Правільна! Я таксама так лічу!

Віцька ўздыхнуў і моўчкі пай-

шоў да дзвярэй.

— «Былое і думы» Герцэна чыталі? — спытаваў выкладчык.

— Здарылася так, прафесар, што нікак не мог дастаць гэтую книгу. Усё на руках яна ды на руках. Але я ведаю змест тво- ра і магу вам адказаць...

А Дзед Мароз ужо на пятым паверсе рагоча:

— Што?! З'елі? Лавіде, мяне цяпер у сваім ЛІФту!

Ды нічога, можа і зловім. Не адзін Новы год яшчэ на- перадзе...

ДЫЯЛОГ

— Прывітанне!

— Добры дзэні!

— Як справы?

— Дзякую, добра. А як ты?

— Лепш не пытай. Ты куды?

— Туды. А ты?

— Адтуль.

Вось і яшчэ адзін год праехаў наш ЛІФТ. Сёння ў ягонай кабіне знаходзіцца: А. ЛУКАШЭВІЧ (мадонкі па матывах твораў мастака Лен-грэнса), У. БЯЛОУ («Дыялог», В. ЧАРНІЯЎСКІ («З біографіі», «З сачы- неннія»), А. ВАЛОШЫН («З выгадай»). Дэяжурны на ЛІФту — У. ДАШУК.

Чаму ж мне не пеъ...

ДРАМА У ТРОХ ДЗЕЯХ

Даўно гэта было, калі яшчэ наяла галоўная корпуса БДУ метро не будавалі. І якраз пад Новы год...

Ішоў Дзед Мароз на гісторыю. Стаміўся, стары ўжно. Мех вялікі цягне. А трэба яшчэ на пяты паверх падымамца. Вось і вырашыў ён на ЛІФту даехаць...

І трэба такому здарыцца: даведаліся супрацоўнікі рэдакцыі «Беларускі ўніверсітэт» — Дзед у мяшку трывмае нешта «такое», што дае стопрацэнтную гарантію здаць сесію на выдатна... А Мароз хітры, нікому «гэлага» не паказвае...

Узялі журналісты, ды і затрымалі ЛІФТ.

— Даставай, Дзед, мех. Усім студэнтам пазарэз трэба сесію здаць. А не пакажаш, што там у цябе... — увесь Новы год тут праседзім.

Стары і туды, і сюды. Але бачыць, што нічога не будзе. «Добра, — кажа, — адкрывайце ЛІФТ. Каб у заликоўцы толькі «выдатна» стаяла, патрэбныя такія-сякія якіці. Толькі валодаючы імі, выкладчыкі і студэнты дабоцца ўзаемаразумення».

І перавярнуў мех на падлогу. А адтуль:

САРАМЛІВАСЦЬ — засцерагальная рэакцыя арганізаціі на дадатковое пытанне...

ПРАДБАЧЛІВАСЦЬ:

— Бярыще белет.

— Дзякую, я прыйшоў са сваім...

ГАСЦІННАСЦЬ:

— Не трэба думакаць, што экзаменатор вельмі гасцінны, калі ён гаворыць вам: «Прыйдзеце да мяне яшчэ раз»...

НАЎНАСЦЬ:

— Рыхтуйцеся, толькі не спісвайце.

— Само сабой...

ШЧОДРАСЦЬ:

— Можна яшчэ белет?

— Калі ласка.

— Даўольце яшчэ адзін?

— Калі ласка.

— Колькі яшчэ можна?

— Бярыще ўсе і ідзіце да моў рыхтуйцеся...

ДАЛІКАТНАСЦЬ:

— Выйдзіце з аўдыторыі!

— Ну што вы, прафесар, толькі пасля вас...

Набегла студэнтка. Таўкуцца, лезуць адзін на адзін. Чытали-читалі ды і разгубілі...

А Дзед Мароз ужо на пятым паверсе рагоча:

— Што?! З'елі? Лавіде, мяне цяпер у сваім ЛІФту!

Ды нічога, можа і зловім. Не адзін Новы год яшчэ на- перадзе...

ДЫЯЛОГ

— Здаў?

— Здаў!

— Колькі?

— 2500!!!

— ???

— Ды не залік!! Магнітафон свой здаў у камісійны!

Праз некалькі дзён свята! Трэба яго сустрэць як след. Хто будзе спявачаць і рыхтаваць газету, удзельнічаць у кросе па жаданню? [Уважліва ўглядзеца твары студэнта].

[Маўчанне].

Студэнтка Пятрова [нясме- ла]: — Я б з радасцю, ды мne зараз дамоў ехць патрэбна, у атэлье на прымерку...

[Дэкан пераводзіць позірк з аднаго студэнта на другога, трацяга, чацвёртага...]

Студэнт Іваноў: — Я не су- праца пабегаць, але хутка ў мяне важная камандзіроўка. Не магу... [Разводзіць рукамі].

[Твар дэкан пойні адчайо].

Студэнт Лякін [злосна]: — Хор, хор! Песні ўсё! так часу мала. Сесія не за гарамі! [Па- варочваеца, чы ўходзіць з ка- бінета. За ім—астатні...]

Заслона

ДЗЕЯ I.

(Прыёмная камісія. Учора абітурыенты здалі апошні экзамен. На факультэце субя- седаванне. Сёння ўзвесціца, што трапіцца ў лік студэнтаў. Уваходзіць абітурыент Іваноў.)

Дэкан: — Та-а-ак, Іваноў Ан- драй Міхайлавіч. (Пільна ўглядзеца ў экзаменацкы ліст). Ну што, веды ў вас добрыя, і атэ- стат нядрэнны. А чым захапля- ётесь? Мо ёсць хобі?

Абітурыент Іваноў [рашуча]: — З гэтым таксама ўсё ў парадку. Я — спартсмен, кандыдат у мастры спорту. Амаль усё жыццё атлетыкай займаюся. Да што там, я вам стометроўку так прабягну...

Д